

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 лютага 2011 г. № 58

1/12356 Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь (22.02.2011)

За шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у развіццё будаўнічай галіны, навукі, культуры, адукацыі, аховы здароўя, спорту:

1. Узнагародзіць:

ордэнам Пашаны

Кучэлая
Аляксандра Аляксандравіча – Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Беларусь у Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам у перыяд з 2004 па 2010 год

ордэнам Францыска Скарыны

Апіока
Мікалая Афанасьевіча – кіраўніка студыі ваенных мастакоў дзяржаўнай культурна-дасугавай установы «Цэнтральны Дом афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»

Гайда
Наталлю Віктараўну – артыстку-вакалістку, вядучага майстра сцэны ўстановы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр»

медалём «За працоўныя заслугі»

Бардзюкова
Аляксея Іванавіча – сталяра камунальнага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Спецыялізаванае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне г. Віцебска»

Беўзу
Уладзіміра Федаравіча – загадчыка лабараторыі бесперапынна-цыклічнага ліцця дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут тэхналогіі металаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Буяліча
Івана Станіслававіча – дырэктара філіяла «Будаўніча-мантажнае ўпраўленне № 2» адкрытага акцыянернага таварыства «Белсель-электрасеткабуд»

Васільева
Андрэя Уладзіміравіча – абліцоўшчыка-плітачніка адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскгандальбуд»

Гузавы
Віталія Васільевіча – настаўніка працоўнага навучання дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 13 г. Жлобіна»

Зязюльчык
Валянціну Мікалаеўну – урача хуткай медыцынскай дапамогі (выезной брыгады) падстанцыі № 4 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска

Імшэнецкую
Таццяну Аляксандраўну – загадчыка кафедры афтальмалогіі дзяржаўнай установы адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»

Кавалёва
Яраслава Нікіціча – прафесара кафедры будаўніцтва і эксплуатацыі дарог Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта

Касабука
Наталлю Васільеўну – дырэктара абласнога дзяржаўнага ўнітарнага праектнага прадпрыемства «Інстытут Віцебскграмадзянпраект»

Клімаву
Алену Уладзіміраўну – трэнера-выкладчыка па плаванню ўстановы «Мінская гарадская школа вышэйшага спартыўнага майстэрства»

Кузьмінч Таццяну Васільеўну	– намесніка дырэктара дзяржаўнай установы «Нацыянальная бібліятэка Беларусі»
Кухаронка Георгія Міхайлавіча	– загадчыка кафедры рухавікоў унутранага згарання Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Наўрось Алену Мікалаеўну	– апэратара міні-фоталабараторыі цэнтра па лічбавых і дызайнерскіх паслугах закрытага акцыянернага таварыства «Вілія»
Пастушкова Генадзія Паўлавіча	– загадчыка кафедры мастоў і тунэляў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Пінчука Алега Леанідавіча	– старшыню Докшыцкага райвыканкама
Прыгожую Таццяну Іванаўну	– галоўнага ўрача ўстановы «Гомельскі абласны клінічны анкалагічны дыспансер»
Раманюка Фёдара Алексеевіча	– прарэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Русецкую Веру Міхайлаўну	– загадчыка радзільнага абсервацыйнага аддзялення дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр «Маці і дзіця» Міністэрства аховы здароўя
Саламаху Уладзіміра Лявонцьевіча	– дырэктара Рэспубліканскага інстытута інавацыйных тэхналогій Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Хаустовіча Валерыя Генадзьевіча	– начальніка ўчастка філіяла «Будаўніча-мантажнае ўпраўленне № 7» адкрытага акцыянернага таварыства «Белсельэлектрасеткабуд»
Шышко Георгія Аляксандравіча	– загадчыка кафедры неанаталогіі і медыцынскай генетыкі дзяржаўнай установы адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»
Шэлепеня Канстанціна Георгіевіча	– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Брэсцкі абласны анкалагічны дыспансер» медалём Францыска Скарыны
Аутко Аляксандра Аляксандравіча	– дырэктара рэспубліканскага навукова-вытворчага даччынага ўнітарнага прадпрыемства «Інстытут агародніцтва»
Баландзіна Канстанціна Іванавіча	– намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце Рэспубліканскага інстытута інавацыйных тэхналогій Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Гарбара Аляксандра Валянцінавіча	– генеральнага дырэктара ўстановы «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»
Іваніцкага Мікалая Іванавіча	– дэкана механіка-тэхналагічнага факультэта Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Коктыша Васілія Пятровіча	– генеральнага дырэктара ўнітарнага прадпрыемства «Кінавідэапракат» Мінгарвыканкама
Літвінёнак Святлану Васільеўну	– артыста драмы – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы культуры «Гродзенскі абласны драматычны тэатр»
Сардарава Армэна Сяргеевіча	– дэкана архітэктурнага факультэта Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Ткачонка Аляксандра Леанідавіча	– вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

	«Народны артыст Беларусі»
Яфрэмаву Аляксандру Васільевічу	– кінарэжысёру-пастаноўшчыку вышэйшай катэгорыі студыі ігравых фільмаў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» «Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»
Мацкевічу Івану Іванавічу	– вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»

	«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»	
Батыравай Ліліі Рыгораўне	– выкладчыку, канцэртмайстру ўстановы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны музычны каледж імя Рыгора Шырмы»	
	«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»	
Панцялеенку Фёдару Іванавічу	– першаму прарэктару Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта	
	«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»	
Батуру Міхаілу Паўлавічу	– рэктару ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»	
Мінчэні Уладзіміру Цімафеевічу	– прафесару кафедры канструявання і вытворчасці прыбораў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта	
	«Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»	
Ціцішыну Віталію Елісеевічу	– урачу хуткай медыцынскай дапамогі (загадчыку цэнтра экстраннай медыцынскай дапамогі) установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска	
	«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»	
Кавальчуку Аляксею Аляксеевічу	– афіцэру разведвальнай групы асобага атрада спецыяльнага прызначэння 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл, старшаму прапаршчыку	
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь		А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 февраля 2011 г. № 59

1/12359 О назначении членов Правительства Республики Беларусь

(23.02.2011)

В соответствии с пунктом 7 статьи 84 Конституции Республики Беларусь назначить:

Голованова	–	Министром юстиции Республики Беларусь
Виктора Григорьевича		
Пантелея	–	Министром связи и информатизации Республики Беларусь
Николая Петровича		
Полуяна	–	Министром по налогам и сборам Республики Беларусь
Владимира Николаевича		
Чеканова	–	Министром торговли Республики Беларусь
Валентина Сергеевича		

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 февраля 2011 г. № 60

1/12360 О присвоении А.Н.Кулешову специального звания

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:

Присвоить генерал-майору милиции Кулешову Анатолию Ниловичу очередное специальное звание генерал-лейтенанта милиции.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 февраля 2011 г. № 61

1/12361 О присвоении А.В.Конюку воинского звания

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:

Присвоить полковнику юстиции Конюку Александру Владимировичу очередное воинское звание генерал-майора юстиции.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 февраля 2011 г. № 62

1/12362 О присвоении А.А.Равкову воинского звания

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, **п о с т а н о в л я ю:**
Присвоить полковнику Равкову Андрею Алексеевичу очередное воинское звание генерал-майора.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 февраля 2011 г. № 63

1/12363 О присвоении О.А.Белоконеву воинского звания

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, **п о с т а н о в л я ю:**
Присвоить полковнику Белоконеву Олегу Алексеевичу очередное воинское звание генерал-майора.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 февраля 2011 г. № 64

1/12364 О присвоении С.К.Хмаруку классного чина

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, **п о с т а н о в л я ю:**
Присвоить прокурору Брестской области Хмаруку Сергею Константиновичу классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко